

ПАЛАЖЭННЕ
аб правядзенні гарадскога конкурсу
матывацыйных відэаролікаў
«Размаўляй са мной па-беларуску!»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае мэты, тэрмін, парадак і ўмовы правядзення гарадскога конкурсу матывацыйных відэаролікаў «Размаўляй са мной па-беларуску!» (далей – конкурс).

1.2. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама, Дзяржаўная ўстанова па навукова-метадычным забеспячэнні ўстаноў адукацыі горада Магілёва.

1.3. Мэты конкурсу:

папулярызацыя беларускай мовы і пашырэнне сферы яе выкарыстання;

стварэнне ўмоў для рэалізацыі творчага патэнцыялу вучняў, раскрыцця іх індывідуальнасці праз выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій;

удасканаленне навыкаў вучняў у стварэнні медыяпрадуктаў.

II. ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ І ПАРАДАК УДЗЕЛУ Ў КОНКУРСЕ

2.1. Конкурс праводзіцца 12 сакавіка 2020 г.

2.2. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна прадставіць да 5 сакавіка 2020 г. у Дзяржаўную ўстанову па навукова-метадычным забеспячэнні ўстаноў адукацыі горада Магілёва (вул. Першамайская, 8, каб. 1) на папяровым носьбіце і на электронны адрас umkotdell@yandex.by (з паметкай «Размаўляй са мной па-беларуску!») заяўку на ўдзел у конкурсе ў адпаведнасці з дадаткам, конкурсныя матэрыялы (дыск з запісам відэароліка).

III. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ

3.1. У конкурсе прымаюць удзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў наступных узроставых катэгорыях:

першая ўзроставая катэгорыя – вучні V-VI класаў;

другая ўзроставая катэгорыя – вучні VII-VIII класаў;

трэцяя ўзроставая катэгорыя – вучні IX-XI класаў.

3.2. Конкурс з’яўляецца адкрытым па складзе ўдзельнікаў. Работы прымаюцца як ад асобных удзельнікаў, так і ад аўтарскіх калектываў (у складзе групы не больш за два чалавекі).

IV. ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1. Для конкурсу вызначана тэма «Размаўляй са мной па-беларуску!».

4.2. Відэаролік можа быць выкананы ў любым жанры: інтэрв'ю, рэпартаж, мультфільм, анімацыя, кароткаметражны фільм, рэкламны ролік, відэакліп і інш.

4.3. Выкарыстанне пры мантажы і здымцы відэароліка спецыяльных праграм і інструментаў – па меркаванні ўдзельніка.

4.4. Абавязковым патрабаваннем да відэароліка з'яўляецца наяўнасць інфармацыйнай застаўкі (з указаннем імені, прозвішча аўтара, класа, установы адукацыі).

4.5. Тэхнічныя патрабаванні да работ:
дыск, укладзены ў пластыкавы футляр;
вонкавы бок дыска афармляецца ў выглядзе тытульнага ліста згодна з дадаткам А;

працягласць відэароліка – ад 2 да 5 хвілін;
дапушчальныя фарматы відэафайла – AVI, MPEG, WMV, MP4 (з максімальным каэфіцыентам якасці).

4.6. Канкурсант (аўтарскі калектыў) можа прадставіць на конкурс толькі адну работу.

4.7. Канкурсант (аўтарскі калектыў) гарантуе, што ён з'яўляецца непасрэдным аўтарам прадстаўленай работы і не парушае аўтарскіх правоў. Забараняецца прадстаўляць матэрыялы, якія раней былі размешчаны ў Інтэрнэце. Пры выяўленні плагіяту ўдзельнік выключаецца з ліку канкурсантаў.

4.8. Удзельнікі аўтаматычна згаджаюцца на перадачу аўтарскага і сумежных правоў арганізатарам конкурсу для далейшага выкарыстання атрыманага матэрыялу па меркаванні арганізатараў конкурсу.

4.9. Да ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца работы, якія не адпавядаюць акрэсленым вышэй патрабаванням. Работы, прадстаўленыя на конкурс, не рэцэнзуюцца і назад не вяртаюцца.

V. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ

Конкурсныя работы ацэньваюцца па наступных крытэрыях:
адпаведнасць работы мэце конкурсу;
інфарматыўнасць, паўната раскрыцця тэмы;
арыгінальнасць зместу і формы работы;
тэхнічная складанасць выканання работы, якасць здымкі;
эстэтыка афармлення і дызайн;
агульнае эмацыянальнае ўспрыняцце.

VI. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ

6.1. Колькасць пераможцаў конкурсу складае не больш за 45% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў. Колькасць пераможцаў можа быць павялічана па рашэнні журы ў выпадку, калі некалькі ўдзельнікаў набралі аднолькавую колькасць балаў.

6.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі I, II, III ступеняў упраўлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама.